

7206
454948

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт
імя Максіма Танка»

І. Л. Бурак, С. С. Мароз, П. А. Міхайлаў,
М. С. Ржавушка, Н. У. Чайка


СИТАКСІС

сучаснай беларускай
літаратурнай мовы:

Практыкум

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь
у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія
забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі

Мінск 2005



УДК [81'367:811.161.3](075.8)

ББК 81.2(4Бен)-2

Б912

Друкавеша па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ

Навуковы рэдактар кандыдат філалагічных навук, дацент кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ І. Л. Бурак

Рэцензенты:

доктар філалагічных навук, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі В. П. Русак;

кандыдат філалагічных навук, дацент кафедры філалогіі і журналістыкі Інстытута сучасных ведаў Т. П. Бандарэнка;

кандыдат філалагічных навук, дацент кафедры сучасной беларускай мовы БДУ Т. Р. Рамза

Бурак, І. Л. [і інш.]

Б912 Сінтаксіс сучасной беларускай літаратурнай мовы : практыкум : вучб. дапам. / І. Л. Бурак, С. С. Мароз, П. А. Міхайлаў, М. С. Ржавуцкая, Н. У. Чайка; навук. рэд. І. Л. Бурак. – Мн.: БДПУ, 2005. – 187 с.

ISBN 985-501-025-6.

У дапаможніку змешчаны матэрыял для практычных заняткаў, а таксама для правядзення самастойнай канцэртлюемай працы студэнтаў па раздзеле «Сінтаксіс і пунктуацыя сучасной беларускай літаратурнай мовы» і філалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. Стадзены ў адпаведнасці з існуючай вучэбнай праграмай.

Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтав універсітэтаў, можа быць выкарыстаны настаўнікамі і навучэнцамі гімназій, лінгвістамі і агульнаадукацыйных школ.

УДК [81'367:811.161.3](075.8)

ББК 81.2(4Бен)-2

ISBN 985-501-025-6

© Бурак, І. Л. [і інш.], 2005

© БДПУ, 2005

ПРАДМОВА

У дапаможніку змешчаны фактычны матэрыял, прызначаны для практычных заняткаў па раздзеле «Сінтаксіс і пунктуацыя сучасной беларускай літаратурнай мовы», якія праводзяцца са студэнтамі філалагічных спецыяльнасцей навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь. Да кожнай асобнай тэмам прапануюцца разнастайныя заданні і практыкаванні, якія дапамогуць студэнтам больш глубока асэнсаваць зэрагэтычны матэрыял, удасканаліць уменні і навыкі прымянянення набытых тэарэтычных ведаў на канкрэтным ілюстрацыйным матэрыяле, развіць здольнасці самастойнага аналізу моўных ўяў дасканала авалодаць нормамі літаратурнай мовы, павысіць пунктуацыйную пісьменнасць. У залежнасці ад мэты і задач заняткаў, а таксама ўзору тэарэтычнай падрыхтоўкі студэнтаў выкладчык можа ўнесці пэўныя карэктывы ў прапанаваныя заданні да практыкаванняў, каб максімальна актывізаваць увагу студэнтаў і тым самым садзейнічаць свядомаму і трывалому засваенню імі тэарэтычнага матэрыялу. Усе заданні і практыкаванні падрыхтаваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючай вучэбнай праграмы «Сучасная беларуская літаратурная мова».

У кожнай тэмі пасля практыкаванняў падаецца контрольная праца, якая змяшчае два ідэнтычныя па змесце і ступені складацьніцы варыянты і можа прапаноўвацца студэнтам для выканання як у час заняткаў, так і пры самападрыхтоўцы.

Ілюстрацыйны матэрыял па разнастайных тэарэтычных пытаннях сінтаксісу сучасной беларускай мовы падабраны з лепішых твораў беларускай мастацкай, навуковай і публіцыстычнай літаратуры. Примаючы пад увагу існуючу моўную сітуацыю ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама высокую навукова-метадычную вартасць такіх практыкаванняў, у дапаможнік уключаны заданні на пераклад асобных словазлучэнняў, сказаў і звязных тэкстаў з рускай мовы на беларускую, што дазволіць студэнтам глыбей і больш асэнсавана ўсвядоміць спецыфічныя асаблівасці граматычнай сістэмы абедзвюх моў.

БЯЗЗЛУЧНІКАВЫЯ СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ

149. Расцлумачце пастаноўку знакаў прытынку ў складаных бяззлучнікавых сказах. Вызначце харктар адносін паміж прэдыкатыўнымі часткамі (з аднатыпнымі часткамі, з разнатаўпнымі часткамі).

1. Васіль успомніў: завуць яго Мікалаі Мікалаевіч (І. Навуменка). 2. Па небе хадзілі хмары; ужо церусіў ля закапцельных фабрычных комінаў дробны дожджык (М. Гарэцкі). 3. Гвардыйян стаяў сярод хаты: Галілей і не думаў запрашаць яго сесці (М. Зарэцкі). 4. Зірнуўшы на мех, Таццяна згледзела: зверху ляжыць белая цынковая скрынка ад патронаў (І. Пташнікаў). 5. Іду і дзіўлюся: ні крыўды, ні гора – пад сонцам шчасліва жыццё расцвітае (М. Калачынскі). 6. Адно нас хвалюе сёння: краіна яшчэ ў агні (К. Кірэнка). 7. Сіняяnoch стаяла каля дзеравяных сцен; вільготны снег паволі падаў на белую землю (К. Чорны). 8. У 1560 годзе ў Нясвіжы была заснавана друкарня, там выдаваліся творы Сымона Буднага і іншых філосафаў (К. Я. Шышыгіна-Патоцкая). 9. На шэрую прамерзлую зямлю багучна і густа сыплецца першы снег: ён, белы і лёгкі, ціха кладзеца на стрэхі, двары і загоны (Я. Брыль). 10. Агееў зразумеў: гэта не проста расказ, а споведзь спакутаванага чалавека, рэквіем па жыцці (В. Быкаў). 11. Наступны дзень быў звычайным шэрым днём – яны, і часта бываюць увесень на Беларусі (У. Караткевіч). 12. З кожнай хвілінай Курані ўсё больш поўніліся людскімі галасамі, людскімі гухам: на адным двары маці клікала сына, на другім плакала, залівалася не ў час разбуджанае дзіця (І. Мележ). 13. Апусцілася вясна на зямельку – за выганам на мяжы кветка расцвіла (З. Бядуля). 14. Прыйехаўшы да места, Пятрусь выпраг каня, агледзеўся: усё навокал было застаўлены вазамі (Якуб Колас). 15. То не кветкі на бэзэ нам шчасцем зардзелі – у нарачанскіх лясах верасы зацвіталі (П. Пестрак).

150. Запішыце складаныя бяззлучнікавыя сказы з аднатыпнымі часткамі. Расцтаяйце патрэбныя знакі прытынку. Зрабіце поўны сінтаксічны аналіз выдзеленых сказаў.

1. На конях сядзелі маўклівыя коннікі балотныя агні каціліся наперадзе дзікага палявання караля Стаха якраз праз дрыгву (У. Караткевіч). 2. Хадзіў я па хаце да раніцы золкай таполі за хатай шанталіся з ветрам. Я думаў пра шчасце я шчасця вытокі шукаў нібы скарбы ў няведаных нетрах (М. Калачынскі). 3. Ужо скроў развінела дзесьці за магутнай слязой дрэў узыходзіла нябачнае дагэтуль сонца нетаптаная трава ля брэзу матава серабрылася ў расе не надта тугая парусіна яго палаткі правісла набрыняўшы роснай вільгашцю (В. Быкаў). 4. Стаяць паабапал заасфальтаванай дарогі старасвецкія крыты, са томай хаты на дварах агародах узышаючыя вялізныя разгалістяя грушы-дзічкі туляюць у дварах малыя (І. Навуменка). 5. Бос н. **На клёне ўжо амаль што няма лісця бяроза ж яшчэ ўсё каліыша ад ветрыку доўгімі залацістымі косамі** (Я. Брыль). 6. На думку некаторых даследчыкаў Нясвіж узнік на адным з ведучых гандлёвых шляхоў аб гэтым сведчаць шматлікія запруды на рацэ Ушы (К. Я. Шышыгіна-Патоцкая). 7. Пяць дзён сяціла сонца дарогі чорныя з жоўтымі адценнямі гліны паҳлі вільгата цю ласля дажджоў (К. Чорны). 8. Залатымі зарніцамі наша доля яшчэ запалае сіл салдацкіх крыніцаў стала ты для мяне, дарагая (І. Кірэнка). 9. Вёска тулілася ля берага вострава платы агародаў дзе-нідзе забягалі на куп ё ўзболатка (І. Мележ). 10. Дубатоўкі кінуў позірк у мой бок вельмі выразны і шматзначны позірк мой твар не выразіў нічога (У. Караткевіч).

151. Запішыце сказы, расцтаяйце патрэбныя знакі прытынку. Вызначце, якія сінтаксічныя адносіны выражаюцца паміж часткамі складанага бяззлучнікавага сказа з разнатаўпнымі часткамі (другая частка раскрывае або паясняе змест першай, змяшчае вывад, абагульненне ці прычыну, нечаканую або хуткую змену падзеі і інш.).

1. Не змаўляючыся ўзялі яны кожны сабе абавязак і глядзелі яго Ганна здымала накіп з вады сачыла за кацялком Васіль падкладваў дровы ў вогнішча (І. Мележ). 2. Абдзіраловіч бачыў сонейка схавалася зямлю спакваля спавіае вечар (М. Гарэцкі). 3. Вера Засуліч не здзівілася прыходу Карызны яна прывыкла ўжо да частых ягоных

візітаў (М. Зарэцкі). 4. Прыйшла восень лясы зжаўцелі ў хмурнасці сініх дзён маўчалі шырыліся празрыстыя алеі поле сумавала пад густымі вятрамі пашарэла ралля узрунела жыта (К. Чорны). 5. Вуліца маленства... Не пазнаць нішашто яе ўсюды змены правады пад стрэхамі звіняць гушкаецца сонца на антэнах (М. Калачынскі). 6. Гэта было сафрауднае дзіва нябачаны цуд два чалавекі ў старажытных вопратках стваралі перад намі гэтую казку (У. Каараткевіч). 7. Я з трэскам адчыніў акно халоднае паветра лінула ў пакой (І. Навуменка). 8. Высунуўшы галаву я глядзеў на ўсе бакі нікога! (У. Каараткевіч). 9. Салдаты ўгледзеліся ў прыцемак наперадзе ў лагчынцы віднелася вёска (В. Быкаў). 10. У апошнія гады Нёман задумаў новую штуку ў канцы сяла ён пачаў рабіць заварот пракладаць новую дарогу адразаочы шырокую луку да сяла (Якуб Колас). 11. Паглядзелі сяляне на мяжу і адразу замерлі ўся лука была адrezана да скарбу (Якуб Колас). 12. Сяляне заканчваюць працу ў полі пастухі са сваім «выхаванцамі» вяртаюцца ў вёску сонца павольна сплывае за лес на вёску апускаецца спакойны летні вечар (К. Чорны). 13. Рассыпаў нехта на небе кошык з каралямі усё неба адразу засвяцілася зорачкамі (З. Бядуля). 14. У вёску ісці было нельга там маглі чакаць іх немцы (В. Быкаў). 15. Рыбак ледзь высунуўся з-за сцірты раптам цішынью скальхнуў выбух снарада (В. Быкаў).

152. Перабудуйце сказы так, каб яны набылі бяззлучніковую сувязь. Расстаўце знакі прытынку ў адпаведнасці з сэнсава-граматычнымі адносінамі паміж часткамі складаных сказаў.

Узор: Калі прыходзіць раніца ў вёску, то ўсе спяшаюцца ў п'яце. (Б. Сачанка). Прыйходзіць раніца ў вёску – усе спяшаюцца ў п'яце.

1. Замак наш вельмі халодны, бо продкі забаранялі рабіць у ім печкі (У. Каараткевіч). 2. Сотнікаў дакладна ведаў, што тэрба абыходзіць вёску за вярсту (В. Быкаў). 3. Ганна заўважыла, што за клопатным раздумам пра яе тайлася ў бацьку ганьблі азідавленная думка (І. Мележ). 4. Летам у лесе заўсёды многа ягад, а ў лузе краскі цвітуць прыгожыя (Я. Брыль). 5. Доўга шукаў хлопець лясную вёсачку, ды так ён нічога і не знайшоў (Якуб Колас). 6. Зірнуў Васіль на палянку, а грыбоў як насыпаны! (І. Навуменка). 7. Не паспела маладзіца і вохнуць, а кошык ужо быў перавернуты ўверх дном (З. Бядуля). 8. На даляглядзе сінелі лясы, і новае жыццё красавала на месцы старой вёскі і хутароў (К. Чорны). 9. Ваця Браніславец добра

ведаў, што пачуцці – гэта каханне (К. Чорны). 10. Дзяяўчына позна прыйшла дахаты, бо яна дапамагала бацьку малоць жыта (Я. Брыль). 11. Прыйшоў жнівень, і напайлі зямлю спорныя дажджы (К. Чорны). 12. Ганна нічога не адказала бацьку, заўважыла, што з хаты выбегла мачыха, подбегам, рашучча рушыла да іх (І. Мележ). 13. Не паспей салдат схавацца ў траншэі, як водзаль пачуліся выбухі (В. Быкаў). 14. Выбліснула сонейка, і ўвесе свет патануў у залатым святле (З. Бядуля). 15. Калі прыйшло на гэтую зямлю дзікае паляванне караля Стаха, то людзі началі ўсці сяцца (У. Каараткевіч).

153. Запішыце складаныя сказы, расстаўце патрэбныя знакі прытынку. Падкрэсліце граматычныя асновы ў сказах. Зрабіце поўны сінтаксічны аналіз першых трох сказаў.

1. Канчалася ноч затуманены, клапатлівы і заклапочаны з'яўляўся дзе... (І. Чорны). 2. Грыміць на карэннях цялежка мігцяцца стракатыя ветравыя слупы бягучы лясы гаі мяніяцца палі рассцілатацца. Шырокія лугі блішчаць азёры срэбрам пераліваюцца рабкі золата. рассыпаюцца песні (Якуб Колас). 3. Ранак і на самой спрэве быў чудоўны за хмарамі ўтадвалася блізкае сонца (У. Каараткевіч). 4. Ганна думала балела душой як багата бяды выпадае чалавеку за іншы крок (І. Мележ). 5. У лесе пачуліся прыглушаныя галасы гусіць людзі ладзіліся ісці ў вёску (В. Быкаў). 6. Выглянула яркае студзеніскае сонца уся зямля заіскрылася мноствам брыльянтаў (Я. Брыль). 7. Досвіткам пайшоў дождж раніца спазнілася (Я. Брыль). 8. Неба завалаклося тучамі раптам апанаваў Абдзіраловіча сум сярод смутнай імглы восені на нядрогкіх калёсах (М. Гарэцкі). 11. Карызну разбудзіў асцярожны бразгат дзвярэй нехта пэўна гаспадар выйшаў з хаты на двор (М. Зарэцкі). 12. Агееў не паспей яшчэ сабрацца з думкамі раптам у сенцах пачуліся галасы паліцаў (В. Быкаў). 13. Усё навокал было знаёмае і звычайнае даверліва шапацелі грушы дримотна чарнелі на могілках кусты вербаў і акацый шароў ледзь відны ў цемры туман на балоце (І. Мележ). 14. Я ўбачыў паляванне разгарнулася пасля сабралася ў натоўп бязладны імклівы і начало зварочваць (У. Каараткевіч). 15. Доўга не мог заснучь Міхалка ў суботу вечарам перад Сёмухай заўтра досвіткам выбіраеца ён у дарогу (Якуб Колас). 16. Вечер сціх у вёсцы зноў стала спакойна і ціха (К. Чорны).

154. Перакладіце тэкст на беларускую мову. Падкрэсліце складаныя бяззлучнікавыя сказы. Пабудуйце іх схемы.

Я удвоил шаг, чтобы скорее дойти до мельницы. В воздухе чувствовалась уже свежесть: она свидетельствовала о приближении к Оке. Дорога начинала опускаться – бока долины понижались, расходились амфитеатром и стлаживались с дальней местностью. Немного погодя на огненном, постепенно бледнеющем небе обозначилась фиолетовая, слегка зарумяненная линия горизонта; ещё не сколько шагов вперёд – передо мной расстиралась серебристая Ока. Следом за Окой выступили луга с красивым заворотом Волги; ближе всего, почти под ногами, возносились неправильные тёмные кустарники; кое-где сквозь сучья проглядывало багровое небо; тут же, между стволами деревьев, чернела плотина; на одном конце её рисовался причудливый профиль мельницы с амбаром, спуском для воды и колёсами; на боку лежала опрокинутая лодка. Деревья, освещённые огненно-яркими лучами солнца, плотина с шестами, мельница – всё полностью отражалось в широком сверкающем пруде; на поверхности его, гладкой, как розовое зеркало, играла рыба. Окрестность между тем темнела – в ясном небе начинали зажигаться звёзды. До слуха доносились какие-то неясные, замирающие звуки – на конец всё смолкло и окуталось тенью. В окне мельницы мелькнул огонёк и заиграл в воде вместе со звёздами.

Минуту спустя я стоял на плотине и бросал прощальный взгляд на засыпающую долину.

Д. В. Григорович. Деревня

155. Запішыце тэкст. Расстаўце патрэбныя знакі прыпынку. Падкрэсліце бяззлучнікавыя сказы. Вызначце хараства паміж часткамі складаных бяззлучнікавых сказак (аднатаўпныя і разнатаўпныя). Зрабіце поўны сінтаксічны аналіз выдзеленага сказа.

Ішла пара якая заўсёды хвалявала Апейку восень. Ён заўважыў яе подступ здаля са жніўня калі сонца яшчэ падымалася высока і ад гарачыні іншымі днямі аж млечі дрэвы бабкі недажатыя палосы агароды за платамі.

Подступ восені радаваў добрым надвор'ем палі дружна пусцелі зелянелі толькі палосы з бульбаю. Дарогі былі поўныя працоўнага руху усюды рыпелі вазы ехалі да сяла па загуменных дарогах. Не толькі ў халаднаватых гумнах а і на гарачых прыгуменнях паходла

жытам аўсом ячменем там і тут рады снапоў пры сценах аздаблялі чорныя гумны як паясы снапы сунпылі. Восень далічвала летні плён...

Восень пакуль не прыдумаеш лепшай. Золата не восень. Дні сонечныя лагодныя неяк надзіва чистыя усё навокал у ласкавай дзвіноснай яснасці. Усё агорнута млявым велічным спакоем белаватае неба далёкія і блізкія лісіцы трава пры дарогах. Усім гэтым восень як бы кажа я папрацавала нямала намарылася за вясну ды лета вось і хачу адпачыць.

У гэтym асеннім спакоі стаяць пагодныя дні чистыя і вельмі ціхія. Усюды плавае «бабін лёт» ім абчапляны рудыя кусты бульбоўніку трава пры дароге. І спакойная мудрая журлівасць над усім. Усюды паходзе дымам на палі паліца бацвінне і пякуць бульбу. **Малыя радующа пачынай бульбе старэйшыя грэюцца каля вогнішча зямля ўжо не літна я стыниць руки.** Днём яшчэ цёпла ночы ж сырый халодныя рэнкамі на бульбоўніку на траве белыя махры інею.

I. Мележ. Подых навальніцы

Кастюльная праца

1. Выпішыце спачатку складаныя бяззлучнікавыя сказы з аднатаўпныя і часткамі, потым з разнатаўпнымі. Расстаўце патрэбныя знакі прыпынку.

2. Пісьмова ўкажыце хараства сэнсава-граматычных адносін паміж часткамі складаных бяззлучнікавых сказак.

3. Перакладіце тэкст на беларускую мову. Падкрэсліце ў сваім перакладзе бяззлучнікавыя сказы аднароднага саставу прамой лініяй, а неаднароднага – хвалістай лініяй. Пранумаруйце складаныя бяззлучнікавыя сказы, пісьмова ўкажыце хараства сэнсава-граматычных адносін паміж іх часткамі.

4. Запішыце тэкст. Расстаўце патрэбныя знакі прыпынку.

5. Падкрэсліце граматычныя асновы ў складаных бяззлучнікавых сказках. Пабудуйце іх схемы. Зрабіце поўны сінтаксічны аналіз выдзеленага сказа.

Варыянт I

Заданні 1–2

1. Уздоўж па абрыве трэба было спусціцца ўніз да дарогі там Агеева чакала пакінутая ўчора работа падкапаны але яшчэ грувасткі будгор зямлі ўперамешку з будаўнічым смеццем (В. Быкаў). 2. Я ехаў

з горада ў самы глухі куток губерні на наёмным вазку мая экспедыцыя яшчэ працягвалася (У. Караткевіч). 3. Уся раўніна была заліта чырвонымі промнямі сонца птушкі ўжо пахаваліся на ноч памалу спішвалася вёска надыходзіў чэрвенскі вечар (Я. Сіпакоў). 4. Ваця надзеў шапку і стаў глядзець у вакно раптам усё мацней і мацней цягнула яго вясновая ноч вільготная гарадская цесная прытульная (К. Чорны). 5. Поль жыло ўжо іншым настроем ціхай ічымлівой журбою журба гэта ішла ад блізкага надыходу восені (І. Мележ). 6. Лес стаіць у перадасенний млявасці усё ў ім ціха і спакойна (І. Навуменка). 7. Вандруючы па імхах Васіль пачаў натрапляць на баравікі яны былі відаць здалёк выгляд мелі адметны з бурымі контурамі моцнымі цвёрдымі ножкамі (І. Навуменка). 8. Глыбокае прыволле кар'ера ўсё ляжала ў стылым цяні на яго перакопаным дне горбілася куча зямлі месяца назад ссунутая туды бульдозерам (В. Быкаў). 9. Старажытных партрэтаваў было больш за шэсцьдзесят гэта я заўважыў адразу (У. Караткевіч). 10. Не паспеў чалавек спешыцца на вуліцы паказаліся трое (Я. Брыль). 11. Хвойныя лясы былі зялёнымі і маладымі нават у старасці сваёй іх бяскрайнасць поўніла чалавека спакоем і ціхаю воляй (К. Чорны). 12. Ганна неспадзеўкі зdryганулася паўз плот хтосьці ішоў (І. Мележ).

Заданне 3

Если кому из вас, дорогие друзья, приходилось хотя бы раз бывать на Полесье, то вы не могли не обратить внимание, сколько здесь журавлиных гнёзд! Они и на крышах деревенских домов и сараев, и на разных, чаще всего старых сломанных бурей, деревяшках, и на телефонных столбах, и даже на высоковольтных опорах. Любят люди эту птицу: облюбует она себе место для гнезда на чье либо крыше – полещуки это считают счастливым предзнаменованием. Нередко полещуки приходят на помоць аисту: срезают на растущем во дворе дереве боковое ответвление и закрепляют на чём старое колесо или отслужившую свой век деревянную борону – основание для гнезда. Птица замечает заботу людей и на деревянном фундаменте возводит свой дом, люди привыкают к аистам, радуются каждому их возвращению из далёких стран и с грустью провожают в дальний путь. Прилетели аисты – пришла настоящая весна с её яркими солнечными днями и тёплыми ночами. После зимней скованности полной грудью дышлит земля. Смело езжай в поле, бросай под-

готовленные зёरна в согретую землю – она отплатит тебе богатым урожаем.

M. Полешук. Охотничими тропами

Заданні 4–5

Было зусім цёмна за прыштораным акном ляжала летняя нач. Аднекуль здалёк з ускраіны пасёлка далятаў ледзь чутны сабачы брэх наогул было маркотна і ціха. Не ўзабаве аднак у гэтай душнай гнятлівай цішы Агееў улавіў з цёмны гукі рухавіка яны спярша ўстрывожылі яго а потым жада тай міратворнасцю ляглі на яго душу. Агееў зразумеў гэта бульдозеры. Яны працавалі і ноччу закопвалі кар'ер – кар'ер яго памягчі раўнялі абрывы ягоных трывог, выбоіны яго памылак назаўжды чірачы іх з ягонага жышця і яго перабольшанага ўяўлення. З цяўшчы дыханне Агееў услыхаўся ў захлебісты грукат дызеляў раптам яму зрабілася нясцерпна шкада чагосці пакінутага там у бяззмятным мінульым. Можа сябе і сваёй ваеннай маладосці, можа расстраляных таварышаў. Агееў шкадаваў аб непамерных лідскіх пакутах яны ніколі не мінаюць бяспследна. **Навучаны жыць, ем Агееў ужо разумеў за ўсё трэба плаціць – за добрае і акеанскае.** Але плоціць канечне ж той хто менш за ўсё вінаваты хто не разлічвае на выгоду. У свой час Агееў заплаціў Марыяй і быў бязлітасна пакараны яна была паслана яму для шчасця а не для забавення.

B. Быкаў. Кар'ер

Варыант II

Заданні 1–2

1. Цэнтр мястэчка зусім страціў свой колішні выгляд белая кірмашовая плошча распрастэралася да самай царкоўнай агароджы з другога боку яе вырас трохпавярховы будынак райкома трошкі далей у пачатку вуліцы высіўся гмах універмага побач прыткнуўся невялікі скверык з маладых прыгожых дрэўцаў (B. Быкаў). 2. Гаспадыня адчыніла дзвёры сонечны свет азарыў вокны з каліровымі шкельцамі (У. Караткевіч). 3. Не паспеў Агееў згатаўваць сабе сняданак сонца ўжо паднялася высока (B. Быкаў). 4. Размашыстаю прытульнасцю поўнілася зямля яна радасна чакала кіпучых удару дажджавое вады (К. Чорны). 5. Вясна. Асядае чарнее снег пералівающа сонечнымі зайчыкамі ручайні соне пахучая красавіцкая зямля

(І. Мележ). 6. У шатах бяроз прабіаеца жоўты ліст асіна як бы начынае прымяраць залаціста-вогненны ўбор яркія чырвоныя нізкі навесіла на сябе арабіна (І. Навуменка). 7. Сонца даўно ўжо ўзышло штушкі яшчэ маўчалі ў ранішнім спакоі (Я. Брыль). 8. Прыйшла вясна расцвілі пралескі на ўзлесках (Б. Сачанка). 9. Яшчэ раз мільгана нула ў Васіля думка ён мог бы не выязджаць з мястэчка і працуваць у рамонтнай брыгадзе хадзіць зведенымі сцежкамі ў прыгожым бары заросшым мяккімі сярэбранымі мхамі (І. Навуменка). 10. Ішоў жнівень дні плылі спякотныя неба глыбілася нязмерна глыбокая неабсяжнае сонца зіхацела іскрыстым кругам (І. Мележ). 11. Думаючы пра Марыю ў бяссоныя ночы Агеёў непазбежна апынаўся ў тупіку шматлікія спробы яго што-небудзь даведацца з дапамогай архіваў заканчваліся няпэўнымі адказамі (В. Быкаў). 12. Раман ведаў пра паляванне і рыхтаваўся ён забяспечыў дзяўчыне хоць мізэрны але даход знайшоў загадзя апекуноў склаў запавет (У. Караткевіч).

Заданне 3

Мы часто видим, как с печальным прощальным курлыканьем отлетают стаи аистов. Мне даже посчастливилось наблюдать их предлётное вече.

Было это в конце августа, мы возвращались с охоты. И вдруг увидели просторную поляну в стороне дороги, всю заполненную аистами: их здесь находилось несколько сот. Такого количества аистов вместе я ещё никогда не видел. Мы, крадучись за большими деревьями, незаметно приблизились к поляне и начали наблюдать. Аисты заполнили всю поляну, некоторые из них даже сидели на деревьях. Птицы располагались полукругом – середина поляны была свободной.

Вдруг с одного конца поляны, будто на спортивных соревнованиях, взмахивая крыльями, но не взлетая, быстро побежали два аиста! На середине поляны они описали полукруг в разные стороны и примкнули к стоявшим по бокам своим собратам – тут же вместо них на середину поляны выскоцило несколько других аистов. То за-прокидывая голову на спину, то опуская её вниз, с громким клёкотом они начали ходить друг перед дружкой.

Я долго любовался этой картиной и думал: аисты эти очень похожи на полешуков. Птицы также любят свой край и с тоской расстаются с ним на зиму.

M. Полешук. Охотничими тропами

Заданні 4–5

Мне давялося некаторы час ісці праз невысокі вельмі вільготны лясок за Волатавай прорвай нарэшце я выбіўся на сцежку зарослую і вузкую. Паабапал яе стаялі амаль абліцелыя асіны сярод іх чырвонага масіву плямамі выдзяляліся жоўтыя бярозы і амаль зялёныя яшчэ дубы. Сцежка спусцілася ў яр там бег ручай з карычневай, як густы чай, вадою. Берагі ручайні былі зялёнымі і мяккімі ад імхой такія самыя зялёныя масты з бураломных дрэў злучалі іх.

За ярам лес зрабіўся зусім густым і сцежка знікала ў непралазным гушчары яе акружалі джунглі з магіліку сухой крапівы ажыны дудніку. Хмель бег на дрэвы як зялённае полымя абкручваў іх выдзіраўся на волю і цэлымі снапамі завісаў адтуль. **Неўзабаве з'явіліся першыя адзнакі жыцця: ружававалі кусты здзічэлага бэзу сярод дрэў буялі снапы дзяючайку гэтага вечнага спадарожніка чалавека.** Хутка бэз струх густым я ледзь прабіўся цераз яго на невялікую палянку. На палянцы стаяў дом надзейна схаваны ад людскога вока.

У. Караткевіч. Дзікае паляванне карала Стаха

Заданні 3–4

Калі ж асення навіны
 Змянялі сад, калі з бяроз
 Рваў лісце вецер, а мароз,
 Наліўшы ягады рабіны,
 Траву губіў, а мы нагой
 Узрывалі прэлых лісцяў слой;
 Калі патроху чырванелі
 Чаромха, ліпа, стройны клён,
 А гнёзды змрочныя варон
 Між голага галля чарнелі,
 І грозны вечара пажар
 Пылаў між бура-шызых хмар;
 Калі асенні вецер дзіка
 Стагнаў і глуха па начах
 Грымеў у наш жалезны дах,—
 Тады да лета Вераніка
 Ад нас знікала ў інстытут
 І не будзіла згадак тут.

M. Багдановіч

Заданне 5

У всякого есть свой задор у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней третий мастер лихо побить четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена пятый, с желанием более ограниченным спит и грезит о том как бы пройтись на гулянье с флигелем-ладьётантом напоказ своим приятелям знакомым и даже незнакомым лестой уже одарен такою рукою которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок подобраться поближе к личности стационного смотрителя или ямщицков,— словом у всякого есть свое но у Манилова ничего не было.

H. В. Гоголь. Мертвые души

ЗМЕСТ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРАДМОВА | 3 |
| СЛОВАЗЛУЧЭННЕ | 5 |
| СКАЗ | 17 |
| ГАЛОЎНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА | 27 |
| ДАДАНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА | 35 |
| АДНАСАСТАЙНЫЯ СКАЗЫ | 43 |
| НЯПОЎНЫЯ СКАЗЫ | 52 |
| АДНАРОДНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА | 59 |
| АДАСОБЛЕЧЬЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА | 69 |
| ПАРАЎНАЛНЫЯ ЗВАРОТЫ | 89 |
| ЗВАРСТАІ | 101 |
| ГЛАБЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫ | 108 |
| УСТАЙНЫЯ КАНСТРУКЦЫ | 117 |
| СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ | 124 |
| СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ | 133 |
| БЯЗЗЛУЧНІКАВЫЯ СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ | 150 |
| СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ З РОЗНЫMI ВІДАМІ СУВЯЗІ | 160 |
| ПРОСТАЯ, УСКОСНАЯ И НЯЎЛАСНА-ПРОСТАЯ МОВА | 169 |
| СКЛАДАНАЕ СІНТАКСІЧНАЕ ЦЭЛАЕ (ЗВЫШФРАЗАВАЕ АДЗІНСТВА). ПЕРЫЯД. АБЗАЦ | 176 |